



EUROBELARUS
МІЖНАРОДНЫ
КАНСОРЦЫЮМ

HEINRICH
BÖLL
STIFTUNG

Міжнародная канферэнцыя:

**“Беларусізацыя. Ці можна завяршыць працэс
інстытуцыянальнага будаўніцтва незалежнай дзяржавы?”**

Мінск, 22 лістапада 2013 года

Праграма канферэнцыі

09.30 - 10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў.

10.00 - 10.15 Адкрыццё канферэнцыі:

Андрэй Ягораў (Беларусь), метадолаг, палітолаг, магістр палітычных навук, дырэктар Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі.

Кірыл Савін (Україна), кіраўнік Прадстаўніцтва Фонду Генрыха Бёля ва Украіне.

10.15 - 11.45 Пленарнае паседжанне: **“Пастаноўка пытання. Праблемы станаўлення незалежных дзяржаў на постсавецкай прасторы: працэсы і суб’екты”.**

Мадэратар: **Таццяна Вадалажская** (Беларусь), метадолаг, сацыёлаг, кандыдат сацыялагічных навук (*PhD*), каардынатар адукацыйнай праграмы “Лятучы ўніверсітэт”, старшы аналітык Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі.

Даклад: **“Інтэлектуальная падтрымка працэсаў станаўлення постсавецкіх грамадств”.**

Дакладчык: **Уладзімір Нікіцін** (Україна), метадолаг, доктар культуралогіі, прэзідэнт Украінскага педагагічнага клуба, заснавальнік міжнароднага праекта “*Foundation For Future*”, старшыня праўлення Міжнароднага інстытута даследаванняў будучыні.

Даклад: **“Сучасная Расійская Федэрацыя як Імперыя”.**

Дакладчык: **Уладзімір Каганскі** (Расія), географ і метадолаг навукі, кандыдат геаграфічных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута геаграфіі Расійскай акадэміі навук.

Даклад: **“Беларусізацыя: рамкі і змястоўнае напаўненне. Гістарычная дэтэрмінацыя”.**

Дакладчык: **Уладзімір Мацкевіч** (Беларусь), філосаф і метадолаг, кіраўнік Агенцтва гуманітарных тэхналогій (Мінск), заснавальнік адукацыйнай праграмы “Лятучы ўніверсітэт”, кіраўнік Рады Міжнароднага кансорцыюма “ЕўраБеларусь”.

11.45 - 12.00 Кава-паўза.

- 12.00 - 14.00** **Панельная дыскусія: “Незавершаныя трансфармацыі: актуальны стан, лакалізацыя працэсаў, самавызначэнне ў сітуацыі”.**
Мадэратар: **Аксана Шэлест** (Беларусь), метадолаг, сацыёлаг, кандыдат сацыялагічных навук (*PhD*), старшы аналітык Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі.
- Даклад: **“Канцэпцыі беларускай нацыі: канкурэнцыя і ўніфікацыя ў 1990-2012 гадах”.**
Дакладчык: **Андрэй Казакевіч** (Беларусь), палітолаг, доктар паліталогіі (*PhD*), дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”, галоўны рэдактар часопісаў “Палітычная сфера” і “*Belarusian Political Science Review*”, старшы навуковы супрацоўнік Універсітэта Вітаўта Вялікага (Літва).
- Даклад: **“Інтэлектуальныя козыры праціўнікаў адраджэнскага праекта”.**
Дакладчык: **Пётр Рудкоўскі** (Беларусь), філосаф і багаслоў, магістр філасофіі, магістр тэалогіі, дактарант Інстытута філасофіі Варшаўскага ўніверсітэта (Польшча).
- Даклад: **“Канкурэнцыя гістарычных наратываў у святле беларускага нацыябудаўніцтва”.**
Дакладчык: **Аляксей Ластойскі** (Беларусь), сацыёлаг, даследчык гістарычнай памяці і нацыянальнай ідэнтычнасці, кандыдат сацыялагічных навук (*PhD*), супрацоўнік Інстытута палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”, намеснік рэдактара часопіса “*Belarusian Political Science Review*”.
- Даклад: **“Беларуская адукацыя: гісторыя няўдалых рэформ”.**
Дакладчык: **Уладзімір Дунаеў** (Беларусь), кандыдат філасофскіх навук, прафесар, кіраўнік Агенцтва палітычнай экспертызы, эксперт Грамадскага Балонскага камітэта.
- 14.00 - 15.00** **Абед.**
- 15.00 - 17.00** **Панельная дыскусія: “Ад разумення да практыкі рэалізацыі. Канструяванне і праектаванне: мадэлі, схемы, тэорыі станаўлення незалежных дзяржаў”.**
Мадэратар: **Андрэй Ягораў** (Беларусь), метадолаг, палітолаг, магістр палітычных навук, дырэктар Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі.
- Даклад: **“Тэорыі палітычнага транзіту: падсумаванне стану даследаванняў”.**
Дакладчык: **Марцін Брусіс** (*Martin Brusis*) (Германія), доктар сацыялогіі (*PhD*), навуковы кіраўнік экспертнай сеткі “*Institutions and Institutional Change in Post-Socialism*” пры Інстытуце палітычных навук Мюнхенскага ўніверсітэта Людвіга-Максіміліяна.
- Даклад: **“Пра будучыню архітэктуры”.**
Дакладчык: **Аляксандр Рапапорт** (Расія), архітэктар і тэарэтык архітэктуры, доктар мастацтвазнаўства, вядучы навуковы супрацоўнік НДІ тэорыі архітэктуры і горадабудаўніцтва Расійскай акадэміі архітэктуры і будаўнічых навук.
- Даклад: **“Мастацтва і ландшафт у канструяванні ладу нацыянальнага асяроддзя”.**
Дакладчык: **Ігар Духан** (Беларусь), архітэктар і тэарэтык мастацтва, кандыдат мастацтвазнаўства, прафесар, загадчык кафедры мастацтваў Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
- Даклад: **“Беларускае грамадства: метадалагічныя праблемы сацыяльнай веды”.**
Дакладчык: **Таццяна Вадалажская** (Беларусь), метадолаг, сацыёлаг, кандыдат сацыялагічных навук, каардынатар адукацыйнай праграмы “Лятучы ўніверсітэт”, старшы аналітык Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі.
- 17.00 - 17.30** **Заклучная дыскусія.**
- 17.30 - 19.00** **Фуршэт.**